

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

VÍZOVÝ DOTAZNÍK
BIELORUSKA REPUBLIKA
VYPLNIŤ TLAČENÝM PÍSMOM

1. Прозвішча/Priezvisko		4. Пол/Pohlavie <input type="checkbox"/> мужчынскі/muž <input type="checkbox"/> жаночы/žena
2. Імя/Meno		
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Dalšie mená vrátane rodného		

Фотаздымак/Fotografia

5. Дата нараджэння/Dátum narodenia <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok				6. Месца нараджэння/Miesto narodenia краіна/štát горад/mesto, obec вобласць (раён)/kraj
deň	mesiac	rok											

Службовыя адзнакі/ Uradné záznamy

Дата звароту:
.....

7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Aktuálne občianstvo(a)

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Ak ste menili občianstvo(a), uveďte prosím predchádzajúce občianstvo(a) a dátum(y) ho (ich) zmeny

Падставы:

сапраўдны пашпарт
 візавая падтрымка
 фінансавыя сродкі
 інтэрв'ю

Рашэнне по звароце:

8. Тып пашпарта/Druh cestovného dokladu <input type="checkbox"/> звычайны/obyčajný <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/sluzobný <input type="checkbox"/> іншы дакумент/iný cestovný doklad:	9. Нумар пашпарта/Číslo cestovného dokladu	11. Дата выдачы/Dátum vydania <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok			
deň	mesiac	rok												
	10. Кім выдадзены/ Vydany kým	12. Тэрмін дзеяння/Platný do <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>deň</td><td>mesiac</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>							deň	mesiac	rok			
deň	mesiac	rok												

ад

станоўчае
 адмоўнае

Тып візы:

В
 С
 D

Кратнасць візы:

1
 2
 шм

13. Адрас сталага месца жыхарства/Adresa trvalého bydliska

краіна/štát вобласць(раён)/kraj

горад/mesto вуліца/ulica

індэкс/PSC

нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu

нумар тэлефона/číslo telefónu e-mail

Мэта візіту:

транзіт
 дыпламатычная
 службовая
 дзелавыя стасункі
 спорт/культура/навука/адукацыя
 гуманітарная
 рэлігійныя стасункі
 прэса
 прыватная
 вучоба
 праца
 турызм
 сталае жыхарства

14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/Pracovisko/škola a adresa pracoviska/školy

Прадпрыемства/spoločnosť пасада/postavenie

краіна/štát вобласць (раён)/kraj

індэкс/PSC

горад/mesto вуліца/ulica

нумар дома/ číslo domu нумар тэлефона/číslo telefónu

15. Тып візы/Typ víza <input type="checkbox"/> транзітная/tranzitné <input type="checkbox"/> кароткачасовая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlhodobé	16. Колькасць уездаў/ Počet vstupov <input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/viac vstupov
---	---

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

17. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza

з/from на тэрмін знаходжання/ dĺžka pobytu

deň	mesiac	rok				deň	mesiac	rok				сутак/dni		

Спагнаны збор:

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Názov inštitúcie alebo meno osoby, ktorú plánujete navštíviť / V prípade žiadosti o tranzitné vízum, uveďte, do ktorej krajiny cestujete a za akým účelom

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa inštitúcie alebo osoby, ktorú plánujete navštíviť
індэкс/PSČ
вобласць (раён)/kraj горад/mesto
вуліца/ulica нумар дома/číslo domu
нумар факса/číslo faxu e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa pobytu v Bielorusku
індэкс/ PSC
вобласць (раён)/ kraj горад/city
вуліца/ ulica нумар дома/číslo domu.....
нумар кватэры/číslo bytu гасцініца/hotel

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Podrobné vysvetlenie účelu pobytu

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь/Boli ste už v Bielorusku v priebehu posledných 3 rokov
 так/áno не/nie
калі так, вызначце, у якіх гадах / ak áno, v ktorých rokoch.....

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/
Boli ste niekedy počas pobytu na území Bieloruska stíhaný(á) za porušenie bieloruského zákonodarstva
 так/áno не/nie
калі так, вызначце калі/ak áno, uveďte prosím dátum..... і дзе/kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Kladná odpoveď na túto otázku neznamená zamietnutie víza, avšak v tomto prípade Vaša osobná prítomnosť za účelom pohovoru s konzulárnym pracovníkom je žiaduca

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostriedky pre zabezpečenie pobytu na území Bieloruskej republiky
 наяўныя сродкі/hotovosť банкаўскія чэкі/bankové šeky крэдытныя карткі/kreditné karty
 зваротны білет/spiatočný lístok дарожныя чэкі/cestovné šeky пражыванне/ubytovanie

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Týmto prehlasujem, že všetky informácie uvedené v danom dotazníku sú presné a pravdivé. Uvedomujem si, že podanie nepravdivých údajov alebo odmietnutie predložiť požadované doklady môže spôsobiť zamietnutie vstupu do Bieloruskej republiky. Som poučený(á) o tom, že v prípade, ak tieto informácie budú uznané za nepravdivé, vízum môže byť kedykoľvek zrušené. Zaväzujem sa ihneď po príchode do Bieloruskej republiky prihlásiť sa za zákonom stanovených podmienok a opustiť územie Bieloruskej republiky ešte pred vypršaním víza. Som poučený(á) o tom, že počas pobytu musím mať cestovné poistenie, ktoré zodpovedá požiadavkám legislatívy Bieloruskej republiky. Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním, spracovaním a odovzdaním mojich osobných údajov na účely súvisiace s vydávaním víz a plnením medzinárodných zmlúv Bieloruskej republiky.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Vlastnoručný podpis (podpis zákonného zástupcu) 27. Дата падпісання/Dátum podpisania

deň	mesiac		rok		